

МІХАСЬ БАГУН

## СЯРОД БЕЛЫХ ДРАПЕЖНІКАЎ

(Апавяданьне)

Сі-Вангу пятнадцаць гадоў. Ён толькі тыдзень таму назад прыехаў у Харбін з сваім бацькам-старым Сі-Янам з вялікага кітайскага гораду, што стаіць на беразе вагромністага неспакойнага мора. Бацька Сі-Ванга быў рабочым-кулі ў белых людзей морскага гораду, але белыя людзі за нешта ўзлаваліся на кулі, адабралі ад іх работу і прагналі іх ад сябе. Сотні галодных кітайцаў асталіся бяз прытулку і бяз хлеба. Стары Сі-Ян доўга шукаў працы, але яе ня было, і яму з сынам прыходзілася галадаць у багатым і прыгожым, але жорсткім горадзе.

Пасьля некалькіх месяцаў галоднага жыцця Сі-Ян даведаўся ад сваіх таварышоў—другіх кулі, што далёка на захадзе Нябеснай Імперыі ёсьць багаты горад Харбін, дзе можна лёгка дастаць працу. Стомлены галадоўкаю, Сі-Ян забраў з сабою Сі-Ванга, і бацька з сынам удвух пашлі шукаць шчасця ў съвеце. Праз шмат цяжкіх дзён падарожнікі дабраліся да Харбіну, і Сі-Ян стаў часта гаварыць Сі-Вангу аб tym, як яны зажывуць у новым горадзе.

— Вось толькі-б набыць каламашку.

Каламашка была недасяжнай марай Сі-Яна. Ён яшчэ з маладых гадоў марыў аб ёй, жадаючы стаць рыкшам. Але праходзілі дзень за днём, а працы ў Харбіне Сі-Ян не знаходзіў. А ўчора ў самы поўдзень, калі бязълітасна пякло сонца і сыпёка тысячамі вострых іголак калола цела, Сі-Ян, ідучы з Сі-Вангам па вуліцы ў пошуках працы, раптоўна паваліўся і не захацеў уставаць. Колькі Сі-Ванг ні плакаў, колькі ні варушыў бацьку—стары маўчаў і нярухома ляжаў на запыленай дарозе. Толькі з носу двумя тонкімі раўчакамі выцякала чорная кроў. Сі-Яна забіла сонца, і Сі-Ванг астаўся адзін у чужым і варожым горадзе.

Як маленькае адарванае ад маткі шчанё ціха скуголіў Сі-Ванг над бацьковым трупам, але да месца здарэння падышлі белыя людзі ў высокіх коркавых шлемах. Сі-Ванг, спалохаўся іх, адбегся на другі канец вуліцы. Адтуль ён убачыў, як праз некаторы час

да трупа Сі-Яна коні падвезьлі вялікую чорную скрынку, як жоўтыя людзі ўкінулі труп у гэту скрынку і некуды павезьлі.

Сі-Ванг спачатку бег за скрынкаю, а потым адстаў ад коня і заблудзіўся ў незнайомых вуліцах. Настала ноч. Сі-Ванг, блукаючы па горадзе, папаў у парк. Стомлены, ён прысёў у кустах адпачыць і заснуў, а праснуўшыся раніцою ўбачыў, што па парку вельмі часта праходзяць белыя людзі, а жоўтых саўсім ня відаць. Забіўшыся яшчэ далей у кусты, Сі-Ванг стаў чакаць, пакуль усе белыя людзі пройдуть і яму можна будзе ўцячы з парку на вуліцу, дзе часамі можна знайсці выкінутую хлебную скарынку ці яшчэ што-небудзь такое, што можна зьесці.

Седзячы ў кустах каля дарожкі, Сі-Ванг пачаў галасы дзяцей. Старая, налітая лоем жанчына ішла па дарозе, а перад ёй беглі двое маленкіх белых хлапчукоў і дзяўчынка. Галоднаму Сі-Вангу перш за ўсё кінулася ў вочы, што дзяўчынка трymае ў руках вялікі бутэрброд...

Калі дзеці праходзілі побач з кустамі, дзе сядзеў кітайчонак, ён міжвольна высунуў галаву, прагна зъядоючи вачыма смачны кавалак у руках дзяўчынкі. Ад рухаў Сі-Ванга кусты заварушиліся, і дзеці зьдзіўлена спыніліся перад імі. Дзяўчынка, убачыўшы між зялёнаага гальля жоўты вымурзаны твар і бліскучыя вочы кітайчонка,—спалохалася. Бутэрброд вываліўся ў яе з рук, а сама яна моцна загаласіла. На месца здарэння прыбегла нянька і стала ўсыцішваць дзіцянё, і, убачыўшы Сі-Ванга, адразу накінулася на яго.

— Ах ты, д'ябал жоўты. Злодзей ты. Вон адгэтуль!

Спалоханы крыкам Сі-Ванг, куляю выляцеў на другі бок кустоў і паймаў па сцежцы. Нечакана на звароце з-за куста вырас белы чалавек і з усіяе моцы выцяў Сі-Ванга стёкам праз галаву. На жоўтым твары адразу набракла чырвона-сіняя паласа, але Сі-Ванг нават ня крикнуў: ахоплены съмяротным жахам, ён выскачыў з парку і пабег па вуліцы.

Толькі канчаткова зънямогшыся, ён спыніў свой шалёны бег і горка заплакаў ад паллага болю і крыўды. Сълёзы съляпілі вочы, а сэрца калацілася ў грудзёх, як злоўленая птушка ў цеснай клетцы.

Знайшоўшы за нейкім плотам кучу выкінутых съмярдзючых ануч, Сі-Ванг усеўся на яе. Ён не переставаў плакаць, і закрыўшы расьсечаны твар рукамі, ня бачыў, як да яго падышоў і, крануў за плячо малады высокі кітаец. Інстынктыўна Сі-Ванг съціснуўся ўсім целам—чакаў удару, але ўдару ня было.

Малады кітаец мякка запытаў:

— Чаго ты плачааш, хлопчык? Цябе пакрыўдзілі?

Сі-Ванг нічога не адказаў, толькі яго маленькае худое цела яшчэ мацней закаладлілася ў сударгах плачу.

Тады малады хлапец прысеў і, ласкова адвёўши руکі Сі-Ванга ад галавы, заглянуў яму ў твар. Заглянуў—і ахнуў: на твары дзіцяці з верхняга боку лба, праз успухшы нос, праз вусны, да самай шыі зъбягаў струмень крываі. Твар і грудзі Сі-Ванга былі заліты крываю. Тады хлапец—яго звалі Сунам—адарваў ад сваёй кашулі кавалак тканіны, абцёр кроў і перавязаў твар Сі-Ванга. Дзіця ня супярэчыла Суну, а, усхліпваючы, пакорна выконвала яго загады.

Скончыўши перавязку, Сун узяў Сі-Ванга за руку і павеў за сабою. Дарогаю Сі-Ванг, пераканаўшыся, што Сун нічога дрэннага яму ня зробіць, расказаў гісторыю сваіх блуканьяў у пошуках працы, расказаў пра съмерць бацькі, пра ўсё. Сун моўчкі, съцінуўши зубы, праслушаў апавяданыне і сказаў Сі-Вангу, што забярэ яго з сабою, а куды—будзе бачыць.

Доўга ішлі хлапцы па вузкіх смуродных вуліцах, населеных выключна аднымі кітайцамі. Некалькі разоў ім прыходзілася пералазіць праз нявысокія, напалову згніўшыя платы. Нарэшце, яны выбраўшіся за горад і пайшлі па вузкай съцежцы між пахілых фанзаў ваколічнай кітайскай бядноты. Хутка і гэтыя фанзы апыніліся ззаду, і перад падарожнікамі, як вокам акінуць, распасыцёрлася невясёлая, спаленая сонцем, камяністая раўніна. Далёка-далёка на перадзе з абоймаў вячэрняга змроку выступалі зубчатыя верхавіны пакрытых лесам гор.

— Там,—паказаў Сун на горы,—ёсьць інакшная краіна, дзе людзі роўніны, дзе людзьмі кіруе праца.

І ён расказаў Сі-Вангу дзівосную быль аб tym, што ў той далёкай краіне няма няшчасных кулі, няма злосных белых людзей са стэкамі, а ёсьць толькі адны працоўныя, такія як мёртвы Сі-Ян, і што гэтыя працоўныя самі кіруюць сваёй дзяржаваю. І яшчэ адну быль расказаў Сун Сі-Вангу—быль пра вялікага правадыра сусветных кулі—Леніна.

І калі Сун расказаў пра тое, як Ленін усё сваё жыцьцё аддаў за жыцьцё і шчасльце бяздольных кулі—чорныя вочы Сі-Ванга затуманіліся буйнымі съязьмі...

Съцежка, па якой ішлі хлапцы, нечакана згубілася ў балотных зарасьніках закінутага рысавага поля.

— Старайся ступаць па маіх сълядох,—сказаў Сун, і асьцярожна пайшоў па балоце, спрытна манэўруючы між кустамі.

Сі-Ванг нясьмела ішоў за Сунам. Ногі яго па калена загрузалі ў балоце. Ісьці было цяжка. Сі-Ванг змарыўся і ўжо хацеў крыкнуць Суну, каб той пачакаў яго, як раптам пачуў пад ногамі цвёрдую зямлю.

Над самым вухам пачуўся ціхі голас Суна:

— Прышлі. Лезь за мною.

І Сун зынік у цёмным праходзе між руінаў старой кітайскай кумірні. Сі-Ванг пасунуўся ўперад, упацёмку стукнуўся галавою аб нешта цвёрдае і цяжка грукнуўся на зямлю. У вачох загушкаліся сінія і зялёныя кругі... Спачатку хлапец яшчэ чуў шолахі ног Суна, а потым усё съціхла. Кругі з вачэй зыніклі і стала саўсім цёмна...

\* \* \*

Капітан Брынскі вышаў з памяшканья ангельскай місіі ў Харбіне здаволены і вясёлы. Ды і як яму было ня радавацца, калі, паслья дзесяці з лішкам гадоў блуканья па заходня-эўрапейскіх сталіцах, дзе яму прышлося паспытаць асалодаў усіх прафесій, пачынаючи ад уласніка таксі для перавозкі „вялікасьвецкіх“ прастыутак і канчаючи прадаўцом правінцыйных газэт і агэнтам нямецкага фірма па распаўсюджванью вадкасці супроць клапоў, блох і іншых паразытаў,—ён ізноў у капитанскім чыне, вярнуўся на вайсковую службу.

Праўда, радасць Брынскага крыху затуманівалася той акалічнасцю, што да начальніка місіі яго не дапусцілі, але гэта, урэшце, ня так важна... Замест начальніка місіі Брынскага прыняў сакратар яго—містэр Гарысон.

Праўда, містэр Гарысон не падаў былому карнэту лейб-гвардыі яго вялікасці драгунскага палка рукі і нават не запрасіў яго сесці, але і гэтыя дробязі ніколькі ня зьменшвалі капитанскай радасці.

Весела ўсыміхаючыся, Брынскі ішоў па вуліцы і ў кішэні ласкава гладзіў пальцамі шаўкавістую паперку—чэк на 250 фунтаў стэрлінгаў, выданы сакратаром місіі на імя капитана Брынскага для працтваўлення ў харбінскае аддзяленыне Ангельскага гандлёвага банку. А ў верхній кішэні заношанага, пабываўшага ў розных „перапалках“ капитанскага фрэнчу, ляжала другая „неафіцыйная“ паперка за подпісам і пячаткай містэра Гарысона на імя камандуючага кітайскімі войскамі харбінскай правінцыі. У гэтай паперцы місія прасіла камандуючага неадкладна вылучыць у распараджэныне капитана Брынскага ўзброены атрад у 100 чалавек „дзеля ўтварэння экспедыцыі за межы правінцыі“.

Атрымаўшы па чэку гроши, капитан адразу зайшоў у вялікі каленіяльны магазын і, нядбайна кінуўшы на прылавак пяціфунтовую паперку, загадаў закруціць у паперу чатыры бутэлькі наймацнейшага каньняку і розных закусак. Калі загад быў выканан (прадавец раней, чым аддаў капитану пакупкі, разоў пяць аглядаў паперку з усіх бакоў і нават глядзеў праз яе на сонца, каб пераканацца,

што яна не фальшивая), капитан шпарка пабег дадому, дзе яго не цярплю чакалі таварышы.

— Ну, пі-гуляй, панове! —крыкнуў ён, увайшоўшы ў чорную зачураную халупу, дзе сядзела яшчэ троє „капітанаў“, —гроши ёсьць, асалода жыцьця ёсьць,—паказваў Брынскі на прынесеныя скруткі,—а слава і Расія—наперадзе!..

„Капітаны“ ажыўлена заварушыліся.

— Хе-хе-хе, мы сваё возьмем,—здаволена загаварыў адзін з іх—паручнік Бялькевіч,—Расія—для рускіх, а не для розных там... хе-хе ж-жыдоўскіх наймітаў!..

Выказываючы гэтая свае думкі, Бялькевіч з усія моцы сунуў нагу ў толькі-што залатаны бот, але яна чамусьці не хацела лезьці, і паручнік ажно пачырванеў ад натугі.

— А-а, ч-чорт,—нарэшце пераканаўся ён у дарэмнасці сваіх пасілкаў, злосна плюнуў у кут і ў адным боке пайшоў да стала, за якім ужо разъмісціліся яго таварышы.

Калі кампанія задаволіла смагу, цэнтр увагі ўдзельнікаў вячэры з апусыцелых бутэлак перамісціўся на Брынскага, які, увесь чырвоны, з мокрым і сълізкім ад поту тварам, азьвярэла роў аб блізкіх перамогах „слаўнага расійскага воінства“, падмацоўваючы свае словаў самымі пераканальнымі гэстамі.

— Стоіць толькі нам зьявіцца ў Расію са жменькай ісьціных яе сыноў і... Брынскі так стукнуў кулаком па стале, што аж бутэлькі падскочылі, а шклянкі заліліся дробненькім далікатным съмехам,—і ўсе рускія людзі, як адзін, падмыцца і пойдуць... і пойдуць на Москву, адбіраць ад паганых нехрысьцяў крамлёўскія съвятыні, узыняць над імі вялікі съцяг—съцяг Расіі... адзінай і непадзельнай!..

Скончыўшы сваю натхненую прамову, Брынскі цяжка апусціўся на ложак, які, падсунуты блізка да кульгавага стала, замяняў паном капитанам крэслы.

— Ну, а што чуваць наконт дапамогі? — запытаў Брынскага высокі, худы з сухотнымі ружамі на твары, Васючэнка,—бліжэйшы памонік Брынскага.

Брынскі выцягнуў з кішэні тугі замусолены кашэль.

— Вось,—паказаў ён пачку новенькіх крэдытак,—і яшчэ дадуць, калі трэба будзе і—сто шакалаў на дапамогу...

Выбух радасных выклікаў ня даў яму дагаварыць.

— Ура! Ура-а-а! — з захапленнем раўлі ўзрадаваныя „капітаны“.

— Гушкаць яго! — прапанаваў Бялькевіч.

І трывалыя п'яныя рукі выцягнуліся ў паветры, ускідаючы млявае, па мяккасці падобнае да анучы, цела Брынскага.

Нарэшце, засопшыся і канчаткова стаміўшыся, паны-афіцэры выпусьцілі Брынскага, „аглушылі“ апошнюю бутэльку канъянку і вышлі на прыціхшую вячэрнюю вуліцу.

Васючэнка прапанаваў ісьці ў цэнтр гораду.

— Там кітаянак знайдзем—любата...

— А як-жа я?.. бяз бота?—запратэставаў Бялькевіч,—з аднай нагой?

Выход са становіща знайшоў Васючэнка.

— Ідзі мой галёш надзеин—нібы паранены будзеш.

Съмела мы ў бой пайдзё-ом

За-а Русь съвятыю-у...

Высокім фальшывым фальцэтам зацягнуў Брынскі, астатнія падхапілі, і кампанія кранулася па вуліцы ў напрамку да цэнтра, разганяючы па дарозе кітайцаў, якія палахліва хаваліся ў брудныя фанзы.

— Ці не бальшавікоў вядуць?—нечакана спыніўся Васючэнка ўглядочыся ўздоўж вуліцы.

— Дзе? Падай мне іх сюды! Я з імі пагутару!—бліснуў п'янымі вачыма Брынскі і скапіўся за эфэс старой аблезлай шашкі.

Пасярод вуліцы, уздымаючы начамі хмары цяжкага ўдушлівага пылу, ішоў узброены атрад кітайскіх жаўнераў. У сярэдзіне, паміж жаўнераў стамлёна крочылі арыштаваныя. Большаясьць з іх былі босыя, у падраных кашулях, з акрываўленымі тварамі...

— Сто-ой!—з усяе моцы зароў—Брынскі, матаючы кулакамі,—сто-ой!

Заўважыўшы на пляchoх Брынскага сярэбраныя істужкі капітанскіх пагонаў, кітайцы спыніліся.

— Каго вядзеце? Бальшавікоў?..

— Бальшавік, капітана, бальшавік. Савет бальшавік,—ажыўлена зацмокаў сінімі вуснамі адзін з кітайцаў, мабыць, старэйшы.

— А ну, пакажы мне гэтую сволач!—прасунуўся наперед Васючэнка, адціснуўшы плячом Брынскага.

Адзін з арыштаваных спакойна павярнуў галаву ў бок Васючэнкі.

— Сам ты сволач... белая!—і павярнуўся да таварышоў, якія адчуваючы, што спатканыне з п'яным афіцар'ём дрэнна скончыцца, трывожна пазіралі адзін на аднаго.

Афіцэры аслупянялі ад нечаканасці. Адзін Васючэнка спакойны. Толькі вусны яго склаліся ў крывую ўсьмешку, у вачох запаліўся драпежны агоньчык...

— Белая сволач, кажаш? На!..—і съціснуты кулак яго палящеў у твар съмелага юнакі...

Пачатак быў зроблены. „Капітаны“, як звяры, накінуліся на арыштаваных і сталі біць іх куды папала і чым папала.

— Як с-саб-бак,— з пеняю на вуснах хрыпей Брынскі,— на месцы пакладу!..

І, выхапіўшы з похвы заіржаўленую шашку, ён стаў азъянрэла лупцаваць ёй па зьбітых у кучу целях.

Нарэшце, канвойныя кітайцы, убачыўшы, што хутка ім і весьцы на допыт ня будзе каго, сталі адціскаць бандытаў ад арыштаваных. Калі ім гэта ўдалася,— чацьвёра савецкіх грамадзян, ушчэнт пасечаныя, асталіся ляжаць на дарозе.

\* \* \*

Калі Сі-Ванг ачнуўся, ён убачыў, што ляжыць у сярэдзіне чиста прыбранай фанзы на галінавай пасыцелі.

На вялікім абточаным камні, які ляжаў сярод фанзы, займаючы добрую палову яе, жоўтым прыжмураным вокам мігала газыніца.

— Агонь гарыць—значыць, нач яшчэ, падумаў Сі-Ванг і, адварнуўшыся ад съязны, убачыў, што насупраць яго на той бок камню, на такой самай пасыцілцы сядзіць Сун і діха аб нечым гаворыць з маладым кітайцам, апранутым у вайсковае адзеніне.

Сі-Ванг хацеў прыслухацца да гутаркі, але раптам адчуўнейчы мяккі дотык да свайго пляча. Нэрвова аблірнуўшыся, ён убачыў, што над ім скілілася старая жанчына з кубкам у руцэ.

— Ня бойся, сынок. На вось выпі—падмаццівайся крыху, а потым—засыні,—супакоіла яго кабета і твар яе расплыўся ў ласкавай усьмешцы. Маленькія касыя вочкі старой ад усьмешкі схаваліся ў глыбокія яміны і зайшлі пад самыя бровы.

Сі-Ванг моўчкі ўзяў кубак і выпіў цёплую гаркаватую, але прыемную на смак і пахучую вадкасць. Ён аддаў старой кубак, ізноў прылёг на пасыцілку і няпрыкметна заснуй моцным здаровым сном. Маладое, стомленае шматлікімі трывогамі і нэрвовым напружаньнем апошняга дня, цела набіралася новых сіл.

\* \* \*

Адчуўшы нечыя асьцярожныя штуршкі пад бок, Сі-Ванг палахліва адчыніў вочы. Праз шчыліну ў съязне фанзы яму весела ўсьміхалася чырвонае вячэрнє сонца. Сун, нахіліўшыся над хлапчуком, ласкава будзіў яго:

— Уставай, кацянё. Есьці будзем—выгаладаўся-ж, мусіць, сплючы цэлія суткі.

На ўчарайшым гладкім камні стаяла глінянае карыта з вараным рысам, побач з карытам ляжалі гладка абструганыя драўляныя кіёчкі якімі бяднейшыя кітайцы звычайна карыстаюцца замест лыжак.

— Хадзі есьці,—клікаў хлапчуга Сун. Сі-Ванг ня прымусіў яго паўтараць запрашэньяне, а ў адзін момант прымасціціўся да рысу і стаў зынішчаць яго, прагна ляскаючы маладымі сківіцамі.

Калі ў карыце нічога не асталося, Сун падсеў бліжэй да Сі-Ванга і, пільна акінуўшы яго вачмі, запытаў:

— Ну, як ты: ня хворы?

Сі-Ванг толькі ўсъміхнуўся, улюбёна пазіраючы на Суна.

— Яму нічога не баліць. Ён адчувае сябе моцным, як... як малады дубок паслья навальніцы.

— Гэта добра, што ты здаровы—табе праца ёсьць і праца вельмі важная,—гаварыў Сун,—учора да мяне прыходзіу адзін з нашых—ён служыць у N-скім конным палку—і папярэдзіў, што заўтра ўначы банда афіцэраў з дапомагаю кітайцаў мае перайсьці савецкую граніцу. Трэба папярэдзіць чырвоных. І Сун сказаў, што Сі Вангу прыдзенца прафраца да чырвоных і перадаць савецкім парубежнікам весткі аб белагвардзейскім налёце.

Сі-Ванг слухаў уважліва, кожнае слова Суна моцна ўядалася ў малады мозг і запальвала ў юнай душы цэлыя буры гневу супротычных, якія хочуць перашкодзіць далёкім вольным і чамусці такім родным савецкім кулі пабудаваць сваю дзяржаву.

І таму, калі Сун сказаў, што сягоння ўвечары жаўнэры „з нашых“ падвязуць Сі-Ванга пад рубеж, а там яму прыдзецца прабегчы кілёмэтраў з пятнаццаць пехатою праз дзікія горы і лясы,—вочы Сі-Ванга толькі запаліліся ўпартым съмелым аганьком, а дзіцячыя вусны выкінулі адно кароткае рашучае:

— Пайду.

\* \* \*

Камбат N-скага асобнага парубежнага батальёну Васіль Эванец позна ўначы сядзеў у каравульным памяшканьні батальёну, надзеўшы на галаву мэталёвыя навушнікі і слухаў. Радыё прыносіла съvezжыя весткі з далёкага Ленінграду пратое, што на яго родным сталёвым волату—„Чырвоным Пуцілаўцы“, дзе ён правёў за станком добрую палову свайго жыцця, у адказ на злачынствы бела-кітайскіх бандытаў з'організаваўся вялікі атрад дабраахвотнікаў.

Канца паведамлення камбат не дачуў, таму што за дэзвярыма памяшканьня пачуўся тупат некалькіх пар ног, а паслья моцны стук ў дзвіверы.

— Уваходзьце,—сказаў Эванец і на ўсякі выпадак (на рубяжы неспакойна), адшпіліўшы кабуру шызага нагану.

У памяшканьне ўвайшлі троє парубежнікаў. Двое нешта заклапаціліся пры ўваходзе, а трэці далажыў зацікаўленаму камбату:

— Таварыш камандзір, парубежная варта затрымала пры спробе перабегчы граніцу кітайскага хлапчука. Ён паранены стрэлам чырвонаармейца. Відаць, што ў яго ёсьць нейкая важная справа. Усё нешта балбоча пасвойму.

— Дзе ён?

Парубежнік адступіў убок, і камбат убачыў, што двое другіх чырвонаармейцаў асьцярожна падтрымлівалі на нагах невядлікага кітайчонка.

Убачыўши камандзіра, белы ад хваляваньня і ад страты крыві, Сі-Ванг шпарка-шпарка загаварыў аднай рукою шукаючы нешта ў лахманох сваёй вонраткі.

— Белы капітана... убіць савецкі кулі... убіць твой...

Раптоўна цмокнуўши языком, Сі-Ванг перадаў камбату зъмятую паперку, на якой сваясабліваю расійскаю моваю было напісаны:

„Таварыш красны капітана. Заўтрашні нач белы капітана перашла граніца на Ўладзімерскі дэярэўня. Будзіт убіць многа красны таварыш.

Сматры і дзелай, каб ня ўбіць. Сі-Ванг аставіць у сябе“.

І вялікімі нязграбнымі літарамі падпісаны:

„Сун, красна кітайска комсамол“.

\* \* \*

Назаўтра жыхары сяла Ўладзімерскага былі зъдзіўлены:

— Куды гэта батальён нанач пайшоў? — пыталі адзін аднаго сяляне.

— Пэўна наступленыне будзе, — „здагадваліся“ другія, а трэція праста заяўлялі:

— Недзе кітайцы, мусіць, праз рубеж перабіраюцца, дык вось нашыя і пайшлі, каб папярэдзіць.

І гэтыя трэція былі бліжэй ад усіх да праўды.

Батальён у поўным складзе, толькі без артылерыі, пешым парадкам прайшоў праз Уладзімерскае і скаваўся ў парубежных лясох.

А ўначы жыхары ваколічных вёсак былі ўстрывожаны шалёнай стралянінай у баку граніцы. З гадзіну ў лясох ляскаталі кулямёты, суха шчоўкалі стрэльбы, а пасьля ўсё сьціхла...

Раніцою батальён весела вяртаўся назад пад гукі бурнага аркестру. Ззаду на трох Фурманках пад моцнай вартаю везьлі арыштаваных бандытаў і параненых чырвонаармейцаў.

Зласцівія і разам з тым палахліва-акамянялія погляды кідалі вакол „капітаны“. Чулі бандыцкія сэрцы, што і гэты раз яны пра-йгралі і праигралі назаўсёды...

\* \* \*

Праз тыдзень пасьля няўдалага нападу белых на Ўладзімерскае ў N-скай краёвай газэце зявілася наступнае паведамленне:

„У N-скім акруговым судзе скончылася слуханьнем справа белагвардзейскіх бандытаў, якія ўчынілі ўзброены напад на савецкую парубежную заставу.

Пастановаю суду кіраўнік банды, былы капітан драгунскага палка, белагвардзеец Брынскі і яго бліжэйшыя памоцнікі—пачучнік Васючэнка і пачучнік Бялькевіч прысуджаны да вышэйшай меры соцыяльной абароны—расстрэлу“.

І крыху ніжэй суровым чорным шрыфтам:  
„Прысуд выкананы“.